

ти» (1775—82) і інш. Аўтар зб. вершаў «Ліра» (1773), паэмы «Асаблівае шчашце» (1765), зб. «Рускія прыказкі» (1783), лірнай камедыі «Радасць Душавкі» (1786), драмы «Славяне» (1788) і інш. Лепшы твор — паэма «Душашка» (1773, поўнае выд. 1783) — вольны пераклад рамана Ж.Лафантэні «Каханне Іскей і Кулідона». Перакладаў Вальтэр, Ж.Х.Русо. Д.Дзідро і інш.

БАГДАНОВІЧ Ірына Эрнстаўна (н. 30.4.1956, г. Ліда Гродзенскай вобл.), бел. паэтэса, літ.-знавець, крытык. Канд. філал. н. (1985). Скончыла Гомельскі ўн-т (1978). З 1983 у Ін-це л-ры АН Беларусі. Друкуецца з 1973. У зб. «Чарывікі маленства» (1985), «Фрэскі» (1989), «Філіклізень» (1993) паэтычны роздум пра родны краі, яго гісторыю і культуру, няпростыя клопаты і турботы сучасніку. Даследуе бел. паэзію (манаграфія «Янка Купала і рамантызм», 1989).

І.У.Саламеевіч.

БАГДАНОВІЧ Леанід Іванавіч (н. 18.2.1923, Мінск), бел. дээматаўнеролаг. Д-р мед. н., праф. (1960). Засл. дз. науки Беларусі (1976). Скончыў Віцебскі мед. ін-т (1949), працуе ў ім. Навук. працы па ультратракавай тэрапіі хвароб скруры.

Тв.: Ультразвук при лечении кожных болезней. Мн., 1967; Ультразвук и реактивность организма. Мн., 1977 (разам з А.А.Чыркіным, У.С.Улашчыкам).

БАГДАНОВІЧ Максім Адамавіч (9.12.1891, Мінск — 25.5.1917), бел. паэт, перакладчык, літ.-знавець, празаік. Ранні дэйнячыя гады правеў у Гроднене (1892—96), жыў і вучыўся ў Ніжнім Ноўгарадзе (1896—1908) і Яраслаўлі (1908—16). Скончыў Дзямідаўскі юрыд. ліцэй у Яраслаўлі (1916) і восенню прыехаў у Мінск. Працаўваў сакратаром губ. харчовай камісіі. У лют. 1917 цяжка хворы выехаў на лячэнне ў Ялту. Там памер і пахаваны. Першы друкаваны твор — алегарычная казка-прыгода «Музыка» («Наша ніва», 1907, №24). Адзіны прыжыццёвый зб. вершаў «Вянок» (Вільні, 1913). Яго паэзія развівалася ва ўмовах рэакцыі, у атмасфери вострых сац-паліт. канфліктаў. Асн. кірунок творчасці — патрят. служжэнне сац. і нац. вызваленію бел. народа, сінвардзэнне ідэй роўнасці і братэрства, барацьба за гуманіст. ідеалы. Не прымяжу ётагачаснай рэчаіснасці, уціску чалавека-працаўніка, Б. прыціпаўляў ім агульначалавечыя духуюныя пачаткі прыгожага і добрага (образы мадонінаў у «Вянку»). Дэмакратызм паэта эвалюніяваў да сінвардзэння ідэй гераічнага, самаахвярнага змагання за інтарэсы народа. У паэзіі Б. моцна гучалі ідэі нац.-вызв. барацьбы супраць царской імперыі як турмы народаў, супраць вялікадзярж. шавінізму. Б.-мастак асн. сваёй задачай лічый узбагачэнне роднай л-ры новымі тэмамі і формамі. Яго вершы — шматганны паказ жыцця чалавека ў разнастайных сувязях з грамадствам і прыродай. Галоўнае ў іх — жыццялюбства («Прывет

табе, жыццё на волі», «Вышшаў з хаты»), актыўнае стаўленне да рэчаіснасці («Рушымся, брацця, хутчэй!», «Кінь вечны плач свой аб старонцы!»), захапленне красой жыцця («Па-над белым пухам вішняй», «Зімой»), маладосцю («Маладыя гады»), мудрасцю, празвітасцю, таленавітасцю народа («Летапісец», «Слуцкія ткачыхі»). Але ў аbstавінах тагачаснай рэчаіснасці на пе-ршы план выпукаліся тэма падняволнага жыцця працаў народа, роднага краю («Краю мой родны! Як выкліты богам», «Народ, Беларускі Народ!», «Беларусь, твой народ дачакаеца»), вобраз селяніна-працаўніка («Гнусь, працую, пакуль не парвецца», «Пан і мужык»), грамадзянскі сум («Мяжы», «Ой, чаму я стаў паэтам», «Вы, панове, пазираце далёка», «Эмігранцкая песня», «Пагоняя»). Матывы смутку паглыбліліся асабістай драмай паэта, з 18 гадоў хворага на сухоты. У Б.-лірыкі моцная скіннасць да роздуму, развагі. Адсюль філас. заглыбленасць яго вершаў («Зразаюць галіны таполі адну за адной», «Калі звалі дужы Геракл у пыл Антэя», «Жывеш не вечна, чалавек», санет «На ўсімнай гладзі сонных луж балота», пандо «Узор прыгожы пекных зор», «Перад паводкай»). Б. з Я.Купалам — заснавальнікі пейзажнай і інтymнай любоўнай лірыкі ў бел. паэзіі («Я бальны, бесскрыдлты паэт», трывялет «Мне доўгае расстанне з Вамі», «Я хацеў бы спакіцца з Вамі на вулицы»). Вялікая за-слуга паэта ў распрацоўцы гіст. тэм («Летапісец», «Безнадзейнасць», «Пепарнічы», «Агата», цыкл «Места», «Песня пра князя Ізяслава Полацкага») і урбаністычных матываў («Вулкі Вільні зіюць і гулка грымаяць», «На глухих вулках — ноч глухая»). Шырокая развіваў у бел. лірыцы т.зв. вечныя тэмы жыцця, смерці, кахання, дружбы (нізка «Каханне і смерць», рандэль «На могілках», трывялет «С.Палаян»). Творчасць Б. мела першаступеннае значэнне ў гісторыі бел. самапазнанні народа і сінвардзэнні яго месца ў гісторыі чалавецтва. Яго вершы вызначаюцца майстэрскім выкарыстаннем вобразна-вызүленчых сродкаў класічнай і песенна-нар. паэтыкі. Выхаваны на паэзіі А.Пушкіна, А.Фета, Ф.Цітчава, добра знаёмы з сучаснай яму рус. паэзіяй, узбагаціў родную л-ру перадавымі ідэямі і багатым эстэтычнымі вопытамі. Зб. «Вянок» стаў у бел. паэзіі ўзорам творчага засвячэння класічнай паэтыкі на нац. глебе. Школьнай высокага майстэрства з'яўляюцца змешчаныя тут санеты, трывялеты, рандо, актавы, тэрыцыны, пентаметры. Класічную культуру нёс роднаму слову Б. і як перакладчык Гарацыя, Авідзія, Ф.Шылера, Г.Гейнэ, А.Ф.Арвера, П.Верлена, Э.Верхарна, Ю.Святагора, А.Пушкіна, А.Майкава, А.Крымскага, М.Роzenгейма, А.Алеся. Перакладаў на рус. мову творы Я.Купалы, Т.Шаўчэнкі, І.Франко, В.Стафаніка, У.Саміленкі. Вялікае месца ў творчасці Б. займаў фальклор: выкарыстанне бел. міфалогіі («Чуеш гул? — Гэта сумны, маркотны

лясун», «Вадзянік», «Змяіны цар», вобразаў, матываў, рытміка-інтанациі складу бел. нар. песні («Не кувай ты, шэрэя зязюля», нізка «На сінім Дунаі»). Вершы т. зв. беларускага складу — узор лірыкі, стылізаванай пад песенна-нар. паэтыку («Бяседная», «Лявоніха», «Скірпуся»). Паэмы Б. — пошук нац. эпасу: герайчнага — «Максім і Магда-

М.А.Багдановіч.



лена», «Страцім-лебедзь», сац.-бытавога — «Мушка-зелянушка і камарык — насаты твары». Пісаў у класічных і песенна-нар. формах іншых пазіз (песні «Руская», «Украинская», «Сербская», «Скандинавская», «Іспанская», у форме рубай — «Персідская», у форме танкі — «Японская»). Праца Б.-лірыкі накіравана на абарону эз-алізму і народнасці — эстэт. асноў пе-радавой бел. л-ры пач. 20 ст. («Глыбы і слай», 1911; «За три гады», 1913; «За-быты шлях», 1915). Адзін з заснавальнікаў науку гісторыі бел. л-ры («Кароткая гісторыя бел. пісьменнасці да XVI стагоддзя», «Новы перыяд у гісторыі бел. літаратуры»). Лепшыя апо-вяданні Б. стаяць каля вытоку бел. нац. прозы («Апокрыф», 1913; «Алавяданне аб іконніку і залатару...», 1914). Даследаваў л-ру і гісторыю слав. народаў (арт. пра Шаўчэнку, М.Ламаносава, Пушкіна, М.Лермонтава, гіст.-этнагр. нарысы «Украінскае казацтва», «Га-лицкая Русь», «Угорская Русь», «Братычэхі» і інш.). Яго публіцыстыка звязана з супрацоўніцтвам (1913—16) у яраслаўскай газ. «Голос». Прозу, літ.-знаўчыя і публіцыстычныя артыкулы часткова пісаны на рус. і ўкр. мовах. Паэзія Б. ўвайшла ў духоўную скарбницу бел. народа. Яна ўпіывае на развіццё бел. паэзіі і сёння, асабліва сваім глыбокім пранікненнем у духоўны свет чалавека і высокай культурай паэта слова. Некаторыя вершы сталі нар. песнямі («Зорка Венера», «Слуцкія ткачыхі»), многія па-кладзены на музыку кампазітарамі. На лібрэта А.Бачылы кампазітар Ю.Семяняка напісаў оперу «Зорка Венера» (паст. 1970). У Мінску працуе Багдано-віча М. літаратурны музей. Помнікі паэту ў Мінску і Місхоры.

Тв.: Творы. Т. 1—2. Мн., 1927—28; Зборы. Т. 1—2. Мн., 1968; Поўны зб. тв. Т. 1—3. Мн., 1991—95.

Літ.: З а м о ц і н 1. М.А.Багдановіч: Кры-тьч.-біягр. нарысы // Узвышша. 1927. № 2, 3,